

Археология

Адзінкавыя фрагменты ўсвяцкай керамікі ўжо сустракаюцца на Асаўцы 4, але ў ніжніх пластах паўночнай часткі Асаўца 2 яны дамінуюць поўнасцю.

Стаянка Асаўец 4 на сёняня з'яўляеца адзіным помнікам ў Беларусі, на якім захаваўся комплекс каменых, рагавых, касцяных і керамічных артэфактаў нарвенскай ранненеалітычнай культуры.

ЛІТАРАТУРА

1. Ванкина, Л.В. Торфянковая стоянка Сарнате / Л.В. Ванкина. – Рига: Зинатне, 1970. – 176 с.
2. Гирининкас, А. Крятуонас: средний и позний неолит / А. Гирининкас // Lietuvos archeologija. – 1990. – Т. 7. – 122 с.
3. Гурина, Н.Н. Из истории древних племен западных областей СССР / Н.Н. Гурина // Материалы и исследования по археологии СССР. – Т. 144. – М., 1967. – 207 с.
4. Гурина, Н.Н. Мезолит Латвии и Эстонии / Н.Н. Гурина // Мезолит СССР. – М., 1989. – С. 46 – 54.
5. Долуханов, П.М. Палеогеография и абсолютная хронология стоянки Заценье / П.М. Долуханов [и др.] // Доклады АН БССР. – № 9. – Том XX. – 1976. – С. 817 – 819.
6. Загорскис, Ф.А. Ранний и развитый неолит в восточной части Латвии. Автореф. дис. ... канд. ист. Наук / Ф.А. Загорскис. – Рига, 1967. – 27 с.
7. Загорскис, Ф.А. Оса – многослойное поселение эпох мезолита и неолита на Лубанской низине (Латвийская СССР) / Ф.А. Загорскис [и др.] // Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины. – М., 1984. – С. 55 – 67.
8. Зайцева, Г.И. Новые данные по радиоуглеродной хронологии неолита Беларуси и сопредельных территорий / Г.И. Зайцева [и др.] // Acta archaeologica Albaruthenica. Vol III. – Мінск, 2008. – С. 77 – 88.
9. Ксяндзоў, У.П. Кундская культура / У.П. Ксяндзоў // Археология Беларуси. Т. 1. Каменны і бронзавы вякі. – Мінск. – 1997. – С. 52 – 55.
10. Лозе, И.А. Поселения каменного века Лубанской низины. Мезолит, ранний и средний неолит / И.А. Лозе. – Рига: Зинатне, 1988. – 209 с.
11. Чарняўскі, Максім М. Археалагічныя даследаванні на стаянках Асаўец-7 і Бярэшча-1 / Максім М. Чарняўскі // ГАЗ. – Вып. 23. – 2007. – С. 188 – 189.
12. Чарняўскі, М. М. Тарфянікова стаянка Зацэнне / М.М. Чарняўскі // З глыбі вякоў. Наш край. – Мінск, 1996. – № 1. – С. 132 – 147.
13. Чарняўскі, М.М. Нарвенская культура / М.М. Чарняўскі // Археология Беларуси. Т. 1. Каменны і бронзавы вякі. – Мінск, 1997. – С. 190 – 206.
14. Чарняўскі, М.М. Стаянка Сосенка 3 на Віліі / М.М. Чарняўскі // ГАЗ. – Мн, 1999. – №14. – С. 83 – 97.
15. Чернявский, М.М., Зайковский, Э.М. Исследования в Понеманье и Подвинье / М.М. Чернявский, Э.М. Зайковский // Археологические открытия 1976 г. – М., 1977. – С. 418.
16. Яніц, Л.Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайиги (Эстонская ССР) / Л.Ю. Яніц. – Таллин, 1959. – 382 с.

ГОРАД ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ УСВЯТЫ: ПРАБЛЕМЫ ЯГО ГІСТАРЫЧНАЙ ТАПАГРАФІІ

*д-р гіст. навук, прафесар Г.В. ШТЫХАЎ
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск)*

Усвяты (Всвят, Въсвяч, Восвято) цяпер пасёлак у Пскоўскай вобласці, Расія. У XIX ст. гэта было мястэчка Веліжскага павета, Віцебскай губерні. Тут нарадзіўся Аляксей Парфёнавіч Сапуноў (15.03.1851 – 2.10.1924) выдатны беларускі гісторык, археограф, краязнавец. Вучыўся ў Віцебскай мужчынскай гімназіі, затым на гісторыка-філалагічным факультэце Пецярбургскага ўніверсітэта [14, с. 229]. У 1912 – 1922 гг. чытаў лекцыі ў Віцебскім аддзяленні Маскоўскага археалагічнага інстытута [15]. А.П. Сапуноў сам археалагічных раскопак не праводзіў, але з маладых гадоў цікавіўся старажытнымі помнікамі Віцебшчыны і, канешне, роднага Усвята.

«Всвят» упершыню названы ў крыніцах разам з Віцебскам у сувязі з падзеямі 1021 г. Паводле паведамлення летапісаў, у гэтым годзе полацкі князь Брачыслаў зрабіў паход на Ноўгарад, захапіў там мноства палонных і вялікую здабычу. На сёмы дзень вяртання з паходу полацкае войска ўбачыла перад сабой дружыну Яраслава Мудрага і апалчэнне кіеўлян. Бітва адбылася на рацэ Судаміры. Брачыслаў быў разбіты, палонных вызвалены. Яраслаў, які даводзіўся Брачыславу дзядзькам, пасля заключэння міру

зрабіў разважлівы крок. Ён аддаў Брачыславу гарады Усвяты і Віцебск – ключавыя пункты на шляху «з вараг у грэкі». Дагавор вызначаў граніцу паміж полацкім і наўгародскім ўладаннямі. Верагодна, гэтая гарады раней належалі полацкім князям і Яраслаў Мудры быў вымушаны вярнуць іх Брачыславу, бо жадаў мець яго сваім саюзнікам [16, с. 31].

Палаchanе атрымалі волакі, якія злучалі Заходнюю Дзвіну з Дняпром. Гэта даваламагчымасць ім браць пошліны за правоз тавараў. Дагавор супакойваў Брачыслава і нават рабіў яго паплечнікам Яраслава Мудрага, які вёў цяжкую барацьбу з магутным тмутараакансім князем. У Кіеве ўзнік «двор Брачыслава», дзе некаторы час знаходзіўся полацкі князь і жылі полацкія купцы.

У наўгародскіх летапісах горад названы пад 1223 г., калі наўгародскі князь Яраслаў Усеваладавіч (бацька Аляксандра Неўскага) прагнаў літоўскія атрады з Наўгародскай і Таропецкай валасцей, гонячыся за імі «до Въсвяча». У 1225 г. літоўцы з'явіліся зноў і былі разбіты Яраславам каля Усвят. Аляксандр Неўскі наведаў Віцебск (1245 г.), каб забраць адсюль свайго сына. Ён ехаў з невялікай дружынай, каля Усвят сустрэў атрад літоўцаў, якіх перамог – «и тех изби», гаворыцца ў «Новгородской первой летописи старшего и младшего изводов» [6, с. 64, 79]. На пачатку XIV ст. Усвят належалі Віцебскаму княству, дзе княжыў Яраслаў Васількавіч. У 1318 г. ён выдаў сваю дачку Марыю замуж за літоўскага князя Альгерда. Альгерд са сваёй жонкай знаходзіўся ва Усвяце. Праз два гады Яраслаў памёр. Віцебскім князем стаў Альгерд. Так, дзякуючы шлюбу, Віцебск і Усвяты апынуліся ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Пospеху аб'яднання літоўскіх і беларускіх зямель у адной дзяржаве садзейнічала тое, што літоўскія князі давалі абязданне ў беларускіх землях «не рухаць даўніны» і не ўводзіць «навіны».

Паўстае пытанне, дзе першапачаткова знаходзіўся Усвят, якія этапы прайшоў у сваім фарміраванні?

А.П. Сапунуў выказаў думку, што пачатковая горад быў на Юравых Гарах недалёка от населенага пункта Усвяты. Гэту выснову ён падмацоўваў тапанімічнымі дадзенымі. Горы атрымалі назыву Юравых таму, што там знаходзілася старожытная царква Георгія Пабеданосца [10, с. 8, 29]. Пісцовая книга XVI ст. адзначае «над воз. Над Усвятам гарадзішча Старое Усвяцкае, а на гарадзішчы зямля развораная» [7, с. 445]. Такім чынам, размова ідзе пра разворваемае ўжо тады гарадзішча на Юравых Гарах.

А.П. Сапунуў надрукаваў у кнізе «Река Западная Двіна» [11] план археалагічных помнікаў Усвята, якім мы будзем карыстацца цяпер (мал. 1).

У 50-я гады XX стагоддзя вывучэннем помнікаў займалася археолаг Я. Станкевіч. Яна зняла планы трох гарадзішчаў і на кожным зрабіла невялікія раскопкі. Першае гарадзішча размешчана на паўночна-заходнім ускрайнін пасёлка Усвяты і вядома пад называй Пруд. Пляцоўка авальной формы памерам 55 x 40 м з крутымі абрывістымі схіламі. Пры зачистцы абрэза з паўднёва-ўсходняга боку гарадзішча пад дзірваном і суглінкам, на глыбіні 0,3 – 0,9 м выяўлены ў некаторых месцах чорны культурны пласт. У ім знайдзены фрагмент ляпнай керамікі, пакрытай штрыхамі, а таксама некалькі кавалкаў ад ляпнога сасуда, упрыгожанага перакрыжаванымі лініямі. Гарадзішча адносіцца да днепра-дзвінскай культуры ранняга жалезнага веку.

Другое падобнае гарадзішча № 3 знаходзіцца на паўднёва-ўсходнім ускрайнін Усвята (мал. 1). Яно ўяўляе высокую гару, моцна пашкоджаную ямамі і акопамі. Раней пляцоўка мела авальную форму памерам 40 x 20 м. Культурны пласт сапсаваны могільнікам XIV – XVII стст. Пры зачистцы абрэза адной з ямаў пад пахаваннямі ў чорным культурным пласце, на глыбіні 0,8 – 1,1 м, знайдзены фрагменты ляпнай керамікі з крыху ўвагнутым усярэдзіну венчыкам і асобныя кавалкі, пакрытыя штрыхоўкай [12, табл. XXVIII, 3]. Помнік належыць таксама днепра-дзвінскай культуры, як і гарадзішча № 1.

Паміж апісанымі гарадзішчамі ў населеным пункце Усвяты размешчана яшчэ гарадзішча № 2, якое называецца Замкавая гары (мал. 1). Яно мае выцягнута-авальную форму. На ўсходнім і заходнім краях выступаюць акругленні, магчыма, ад некалі існаваўшых тут бастыёнаў. Даўжыня пляцоўкі складае прыкладна 120 м, шырыня 50 – 70 м.

Паверхня Замкавай гары (гарадзішча № 2) моцна відазменена ў выніку розных земляных работ і мае аморфны гумусаваны слой, што, па назіраннях Я. Станкевіч, з'яўляецца характэрным для многіх помнікаў позняга феадалізма. У 1952 г. на развораным пад агароды паўднёвым схіле Замкавай гары і ў абрывах трапляліся абломкі кругавога посуду XIII – XIV стст. з плотнай чорнай глінай, упрыгожанай лінейным арнаментам. Паўсюдна сустракалася кераміка больш позняя і кавалкі кафлі XVI – XVII стст. [12, с. 322].

Акрамя апісаных вышэй трох гарадзішчаў, Я. Станкевіч абледавала каля Усвят урочышча Юравы Горы, на заходнім беразе воз. Усвяты, прыкладна за трэх кіламетры ад Замкавай гары (мал. 1). Тут Я. Станкевіч выявіла на ўзвышшах рэшткі старожытных паселішчаў, якія ёй абазначаны «селішча № 1» і «селішча № 2».



Мал. 1. Усвяты: 1-5 – археалагічныя помнікі (па А. Сапунову)

Археалогія


Першае селішча плошчай 200 x 400 м займае край мыса, які ўзвышаецца над возерам на 12 метраў. На раллі ўсцяж берага, па Я. Станкевіч: «сустракаюца шматлікія абломкі ляпнога і кругавога посуду з лінейным і хвалістым арнаментам. Магутнасць культурнага пласта 0,45 м, у аснове якога знайдзена таўстасценная кругавая кераміка. Другое селішча размешчана ў 350 м на поўдзень ад першага. Гэта таксама мыс з авальнаі пляцоўкай, якая знаходзіцца на вышыні 12 м над паверхніяй возера. Усцяж берага возера на паласе вышынёй да 30 м сустракаеца кераміка, аналагічная посуду з першага селішча» [12, с. 322 – 323].

Абследаваўшы археалагічныя помнікі Усвята і яго наваколля, Я. Станкевіч не зрабіла спробы супаставіць іх з паведамленнямі пісьмовых крыніц, каб уяўіць гістарычную тапаграфію горада. Не была звернута ўвага на паданні аб месцах знаходжанні старажытнага горада на Юравых гарах.

Знакаміты беларускі археолаг, фальклорыст, этнограф Е.Р. Раманаў (1855 – 1922) пісаў, паводле крыніцы 1765 г.: «Месца Усвяты на ўзвышшах: Замак 1,5 дзесяціны, Бугор 1/4 дзесяціны, Прудок 1/4 дзесяціны і Спасава Гара вышынёй 6 – 8 сажаняў. Старожытнае паселішча Усвяты, паводле падання, знаходзілася на Юравых Гарах. На Спасавай Горы – царква ва імя Спаса» [8, с. 187, 188].

У 1960-я гады археалагічныя даследаванні ў наваколлі Усвяты былі прадоўжаны супрацоўнікамі Невельскай экспедыцыі Дзяржаўнага Эрмітажа. У Юравых Гарах на селішчы № 2 былі заўважаны рэшткі ўмацаванняў, у паўночнай і заходніяй частках – роў, з заходняга боку – рэшткі вала. Каля Юравых Гор, за 0,5 км ад іх у 1965 г. археолагамі была зафіксавана курганская група з 50 паўсферычных насыпau вышынёй ад 1 да 3 м, дыяметрам ад 7 да 14 м. Адзін курган быў даследаваны. Знайдзена пахаванне па абраду трупаспалення і гаршчок з лінейным і хвалістым арнаментам, падпраўлены на ручным ганчарным круже. Верогодна, курганны могільнік мае адносіны да старажытнага горада.

На паўночным беразе воз. Узмень ва ўрочышчы Гукавы Нівы выяўлены невялікі могільнік культуры доўгіх курганоў. Быў даследаваны адзін курган з крэмацией, які датуеца апошнім чвэрцю X ст. (мал. 2: 1, 2). Выклікае асаблівую цікавасць знаходка ва Усвяце фрагмента лодкападобнага бранзалета (мал. 2: 4). Яны распаўсюджаны ў Скандинавіі, як лічаць даследчыкі, менавіта адтуль паходзіць гэты тып упрыгожання [4, с. 266].




Мал. 2. Старожытнасці Усвята і яго акругі

У 1970 г. удзельнікамі экспедыцыі Дзяржаўнага Эрмітажа на селішчы № 2 распрацавана два невялікіх раскопы. Выяўлены матэрыял, характэрны для старажытных усходнеславянскіх гарадоў – бытавая кераміка (мал. 3), шыферныя прасліцы, фрагменты шкляных бранзалетаў [5, с. 3 – 4].

На ўзараных участках Юравых Гор мясцове насельніцтва звычайна знаходзіла старажытныя прадметы, якія захоўваліся тады ў музеі Усвяцкай сярэдняй школы. У 1971 г. мене пашанцавала пабачыць гэты матэрыял, дзякуючы ветлівасці настаўніцы гісторыі Таццяны Пятроўны Смірновай. Тут шмат абломкаў кругавой керамікі XI – XIII стст., буйная шкляная вачкаватая пацерка X – пачатку XI стст., двухбаковы касцяны грэбень з накладкамі, бронзавы канёк-падвеска, жалезная сякера з адцягнутым уніз лязом XI – XII стст., жалезны касар для расчысткі мясцосасці ад кустоў і зразання галінак на кармы жывёле. Аналагічныя прылады знайдзены пры раскопках у Лукомлі і Лагойску [16, с. 122, рис. 52].

З'явілася магчымасць мне выказаць меркаванне аб гістарычнай тапаграфіі Усвята і яго ўзнікненні. Не выключана, што папярэднік горада нарадзіўся ў X ст. на Юравых Гарах і менавіта тут размяшчаўся Усвята ў XI – XV стст. [16, с. 55]. У 1563 г. Іван Грозны авалодаў Полацкам, а ў 1566 г. «поставлен бысть горад Усвято на городище Межеве» [9, с. 465]. Польскі гісторык, сучаснік Инфлянцкай (Лівонскай) вайны Р. Гейденштейн пісаў: «Усвята (замак) ляжыць на невысокім узвышшы, паміж двумя азёрамі і ракой Усвята, з захада ён акружаны возерам Узмень, з усходу другім возерам – Усвяты, з поўдня ракой той жа называ, якая, працякаючы праз абодва возеры, упадае ў Дзвіну пад Суражам...» [3, с. 123].



Мал. 3. Бытавая кераміка Усвята: 1, 4 – ляпная, 2, 3, 5 – 10 – кругавая

Дастаткова паглядзець на старую карту мясцовасці, надрукаваную А.П. Сапуновым, каб упэўніцца ў правільнасці гэтага апісання (мал. 1). Аднак з паўднёвага баку Замкавай гары знаходзіцца пратока, злучаючая возера Усвят і Узмень, а не рака Усвяча, якая працякае праз возера Усвяты на ўсход ад населенага пункта [11, с. 372, 373]. Паводле дакументаў, у час Інфлянцкай вайны палякі спалілі горад, які існаваў «каля замка Усвяцкага» [1, с. 18]. Адсюль вынікае, што і замак, і пасад у той час знаходзіліся на месцы сучаснага пасёлка, г. зн. на паўночным беразе пратоки, а Юравы Горы ляжаць на поўдзень, над возерам Усвяты.

Месца размяшчэння Юравых Гор дазваляе звязваць паходжанне назвы горада Усвят (у розных старажытных назвах свае варыянты) з называй возера Усвят (Усвяцкае), на заходнім беразе якога яны знаходзяцца. Літаральна побач выцякае з возера рэчка Усвяча.

Узвышша, дзе ў 1566 г. узік замак, называлася тады гарадзішчам Межава. На ім жылі людзі раней XVI ст., пра што гавораць як археалагічныя знаходкі, так і назва яго ў старой крыніцы «гарадзішчам».

Да вывучэння праблемы сярэдневяковага горада Усвята звязнуўся археолаг з Пецярбурга І.І. Ерамеяў. Гэты даследчык у плане паруёнання разглядае не толькі археалагічныя помнікі, звязаныя з летапісным горадам, але надае значную ўвагу старажытнасцям, «існаванне якіх спадарожнічала яго ўзнікненню, размешчаных на даволі значных суседніх тэрыторыях».

Паводле назіранняў І.І. Ерамеява, Усвяцкія азёры, на якіх узік Усвят, знаходзіліся на ўсходній перыферый тэрыторыі, занятыя населенніцтвам, узводзіўшага доўгія курганы. Разам з тым на землях к паўночнаму заходу ад Усвяты расселялася населенніцтва, якое хавала памёршых у сопках [4, с. 263, 265]. І.І. Ерамеев згодзен, што ў XII – XV стст. Усвят размяшчаўся на месцы Юравых Гор. Аднак у больш ранні час (Х – XI стст.) мог знаходзіцца ці тут, ці на Замкавай гары.

Археалогія

I.I. Ерамея ў робіць цікавае заключэнне: «Верагодна, асноўныя прычыны станаўлення горада трэба шукаць у палітычных працэсах якія адбываліся ў Падзвінні ў X – пачатку XI стст., і звязаных з узрастаннем актыўнасці Полацка, з паўненнем і стабілізацыяй вобласці полацкай даніны... Своесаблівым канкурэнтам і аналагам Усвята з'яўляўся гарадок на Ловаці, прадвеснік Вялікіх Лук, арыентаваны на Ноўгарад... У апісанай сітуацыі, верагодна, знаходзіцца адна з прычын Наўгародска-Полацкіх канфліктаў другой паловы X – пачатку XI стагоддзяў» [4, с. 272 – 273].

Акадэмік М.М. Ціхаміраў падкрэсліваў выгаднае геаграфічнае размяшчэнне пункта, які стаяў там, дзе пачынаўся волак паміж Ловаццю і ракой Усвячай, упадаючую ў Заходнюю Дзвіну [13, с. 368]. Важнае значэнне Усвяцкага волака пацверджана дэталёвым яго археалагічным абледаваннем, якое зрабіў у 1973 г. В.А. Бураў. Функцыя кантроля гандлёвага шляху магла здзейсняцца ва Усвяце, размешчаным на заходнім беразе воз. Усвят (Юравай Гары), пакуль гэта роля не перайшла к замку, пабудаваному ў больш зручным месцы – наспраць пратокі, злучаючай воз. Усвят (Усвяты) з воз. Узмень [2, с. 84].

В.А. Бураў аргументавана лічыць, што жыхары селішча (№ 1) выконвалі асноўную, цяжкую работу на волаку: перацягвалі судны з Ловаці ў басейн ракі Усвячы, ажыццяўляючы тым самым перавозку тавараў. «Паселішча ва ўр. Юравы Горы (стараражытны Усвят) мела гандлёва-рамесніцкі характар» [2, с. 84 – 85].

Ці быў у гісторыі Усвята так званы «перанос горада», пад якім мы разумеем такую змену яго гістарычнай тапаграфіі, калі населены пункт перамясціўся на новае месца, па-за тэрыторыю свайго першапачатковага распалажэння? Перанос горада звязаны з заміраннем жыцця ў населеным пункце і ўзнікненнем у другім месцы новага пункта. Перанесенымі могуць быць асобныя часткі горада, яго пасады, дзядзінец, торг. Гэта выпадкі частковага пераноса гарадоў. Перасоўванне паселішчаў магло быць у межах тэрыторыі горада. Гэта адзін з варыянтаў перанясення яго частак. Другі варыяント – узнікненне на некаторай адлегласці (у 2 – 5 км і больш) ад горада паселішча, да якога пераходзіць як назва, так і функцыі старога горада, паступова прыходзячага ў занядыад [16, с. 20].

Археалагічныя даныя пацвярджаюць меркаванне А.П. Сапунова аб знаходжанні пачаткова горада Усвяты на Юравых Горах. Затым, верагодна, у XVI ст. адбылося канчатковое перамяшчэнне горада ў мясцовасць, дзе была Замкавая гара і цяпер размяшчаецца адміністрацыйны цэнтр Усвяцкага раёна.

ЛІТАРАТУРА

1. Брэжго, Б. Замкі Віцебшчыны / Б. Брэжго. – Вільня, 1933.
2. Буров, В.А. Усвятский волок по археологическим данным / В.А. Буров // Вестник Московского университета. – Серия 9. – История. – 1975. – № 4.
3. Гейденштейн, Р. Записки о Московской войне (1578 – 1582) / Р. Гейденштейн. – СПб., 1882.
4. Еремеев, И.И. Средневековый Усвят. Проблемы ранней истории / И.И. Еремеев // Новгород и Новгородская земля. История и археология. – Вып. 11. – Новгород, 1997.
5. Микляев, А.М. Работа Северо-Западной экспедиции Государственного Эрмитажа / А.М. Микляев, Р.С. Минасян // Археологические открытия 1970 года. – М., 1971.
6. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.; Л., 1950.
7. Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Писцовые книги XVI века. Отделение II. – СПб., 1877.
8. Романов, Е.Р. Материалы по исторической топографии Витебской губернии. Уезд Велижский / Е.Р. Романов. – Могилев, 1898.
9. Россия. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. – СПб., 1905. – Т. 9.
10. Сапунов, А.П. Усвят (местечко Витебской губернии) и святыня его / А.П. Сапунов. – Вітебск, 1889.
11. Сапунов, А.П. Река Западная Двина. Историко-географический обзор / А.П. Сапунов. – Вітебск, 1893.
12. Станкевич, Я.В. К истории населения Верхнего Поднепровья в I и начале II тысячелетия н.э. / Я.В. Станкевич // МИА. – 1960. – № 76.
13. Тихомиров, М.Н. Древнерусские города / М.Н. Тихомиров. – М., 1956.
14. Філатава, А. Сапуноў А.П. / А. Філатава // Гісторыі Беларусі. Энцыклапедыя. – Т. 6. – Кн. 1. – Мінск, 2001.
15. Шибеко, З. Из истории Витебских археологических «курсов» / З. Шибеко // Неман. 1980. № 6.
16. Штыхов, Г.В. Города Полоцкой земли (IX – XIII вв.) / Г.В. Штыхов. – Минск, 1978.